

ГОМЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСІТЭТ




Газета заснавана ў верасні 1969 года

№ 18 (1152)
ЧАЦВЕР,
20 лістапада
2008 г.
Выходенць два
разы ў месяц
Цена
дагаворная

Канферэнцыі

У ГОНАР СЛОВА НАВУКОВАГА



13-14 лістапада ў нашым універсітэце праходзіла Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарыны і наш час».

Сустрэчы навукоўцаў, якія даследуюць творчую спадчыну Францыска Скарыны, ужо сталі ў ГДУ добрыя традыцыі. Прыгадаем, што пасля таго, як у 1988 годзе Савет Міністраў Беларусі прыняў рашэнне аб прысваенні Гомельскаму дзяржаўнаму універсітэту імя славутага беларускага першадрукара, наша вну адразу стала галоўным цэнтрам збору і вывучэння скарыназнаўчых матэрыялаў. Вялікую ролю ў гэтай пачэснай справе адыграў вядомы скарыназнаўца, д.ф.н., прафесар У.В. Анічэнка. Менавіта ён быў ініцыятаром прысуджэння нашаму універсітэту ганаровага імя і адкрыцця ў 1993 годзе ва універсітэце музея-лабараторыі Францыска Скарыны, які сёння могуць наведаць усе

неабыякавыя да гісторыі і культуры роднага краю людзі.

Сёлетні форум – ужо чацвёртая навуковая суперечка філолагаў, філосафаў, гісторыкаў, літаратуразнаўцаў і мастацтвазнаўцаў. У ім прынялі ўдзел 152 даследчыкі з Беларусі, Расіі, Украіны. Нашу краіну прадстаўлялі вучоныя Інстытута мовы і літаратуры, Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору НАНБ, БДУ, БДПУ імя М. Танка, Беларускага універсітэта культуры, Беларускага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта і іншых вну рэспублікі. Прыемна, што прыехалі да нас і замежныя вучоныя – супрацоўнікі Інстытута украінскай мовы, Інстытута археографіі і крыніцаўназнаўства НАН Украіны (Кіеў), Кіеўскага нацыянальнага лінгвістычнага універсітэта і інш. Завітаў на канферэнцыю і ганаровы госьць з пайночнай століцы Расіі (Санкт-Пецярбург) Аляксандар Карски – нашадак славутага мовазнаўцы (на здымку).

У ходзе пленарнага і секцыйных пасяджэнняў аўтамаркоўваліся праблемы вывучэння спадчыны Ф. Скарыны, філософіі, гісторыі, педагогікі, культуралогіі, мастацтвазнаўства, пытанні мовы і стылю мастацкай літаратуры, тэорыі і практикі перакладу, а таксама ўзаемадзеяння фальклору, літаратуры і культуры.

У канферэнцыі прымалі ўдзел 10 дактароў навук, 65 кандыдатаў навук. Неабходна адзначыць, што свае даклады да канферэнцыі падрыхтавалі і маладыя навукоўцы – студэнты і аспіранты ГДУ і іншых навучальных установ Беларусі. Гэта сведчыць, што пачатая Скарынам справа асветы і навукі працягнецца і надалей.

К. ХАЗАНАВА,
дацэнт кафедры беларускай мовы.
Фота У. ЧЫСЦІКА.



связи с родным университетом у него остаются самые тесные. И результаты их очевидны: подготовил к защите кандидатскую диссертацию один из его аспирантов, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи А. Рябченко, начинает свой путь к научным вершинам под руководством Василия Григорьевича и выпускник матфака П. Жизневский.

НАУЧНОЙ ЭСТАФЕТЫ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ

Целеустремленность, огромное трудолюбие и, безусловно, прирожденные данные – те составляющие, которые приводят исследователя к заветному высокому результату. И такой звездный час наступил недавно у к.ф.-м.н., доцента В.Г. Сафонова: в Совете, который действует при нашем университете под руководством члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, д.ф.-м.н., профессора Л.А. Шеметкова он успешно защитил докторскую диссертацию по одному из актуальных направлений современной алгебры. Тем самым Василий Григорьевич доказал, что он, выпускник матфака ГГУ, получивший диплом с отличием, прошедший в университете ступени роста от аспиранта, ассистента, доцента до начальника научно-исследовательского сектора, избрал верный жизненный путь и достойно продолжает дело своих старших наставников и коллег.

Своим успехом он обязан Гомельской научной алгебраической школе и, конечно же, научному консультанту докторскому исследования д.ф.-м.н., профессору А.Н. Скібе. И хотя на протяжении последних двух лет В.Г. Сафонов уже не работает в стенах нашего вуза (он возглавляет Управление науки и инновационной деятельности Министерства образования Республики Беларусь),

связи с родным университетом у него остаются самые тесные. И результаты их очевидны: подготовил к защите кандидатскую диссертацию один из его аспирантов, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи А. Рябченко, начинает свой путь к научным вершинам под руководством Василия Григорьевича и выпускник матфака П. Жизневский.

ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Китай

По приглашению Нанькинского университета науки и технологий ректор ГГУ профессор А.В. Рогачев и м.н.с. Н.С. Д.Л. Горбачев посетили КНР. В рамках Программы научно-технического сотрудничества с Китаем на 2006–2008 гг. определены возможности практического применения результатов, полученных учеными университета, на предприятиях Китая. Сделан доклад на семинаре, организованном китайскими партнерами, и составлена программа работ по данным проектам на последующие годы. Во время встречи с ректором Нанькинского университета науки и технологий профессором Ван Сяо Феном, который является Почетным доктором нашего университета, обсуждены вопросы развития сотрудничества в области подготовки китайских граждан в ГГУ, обучения в аспирантуре.

Состоялись также переговоры с председателем Нанькинской компании по химическим торговыми предприятиям об установлении контактов и развитии сотрудничества, заключено соответствующее соглашение. Проведен ряд встреч с представителями промышленности и научных

организаций Китая, США и других стран. **Объединенные Арабские Эмираты**

В составе делегации Министерства образования Республики Беларусь профессор О.М. Демиденко принял участие в Национальной выставке нашей страны, проходившей в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Итогом этой поездки стало заключение договоров о сотрудничестве между нашим университетом и компаниями ОАЭ в области лазерных технологий, производства тепло- и звукоизоляционных материалов и т.д.

Испания

С целью популяризации последних достижений математиков Беларуси в области современной алгебры с научными докладами в университетах городов Валенсия и Памплона (Испания) недавно выступал д.ф.-м.н., профессор кафедры алгебры и геометрии нашего университета А.Н. Скіба. Между белорусскими и испанскими учеными-математиками достигнута договоренность о проведении совместных научных исследований в области современной алгебры. Во время командировки Александр Николаевич ознакомился также с практикой подготовки и процедурой проведения защиты диссертаций по математике в Испании, о которой рассказал своим коллегам на состоявшемся научном семинаре кафедры алгебры и геометрии ГГУ.

Полезный опыт

В актовом зале университета проведено собрание студентов и преподавателей экономического факультета с его «первыми лицами»: деканом В.А. Щеповым, зам. декана по воспитательной работе П.П. Саковичем, а также проректором по учебной работе О.А. Малаховым.

Если старостам групп не впервые встречаться с представителями администрации, то для самих студентов возможность пообщаться со своим непосредственным руководством стала приятной неожиданностью. Выбранный формат встречи, когда любой желающий мог в устной или письменной форме задать волнующий его вопрос и получить ответ незамедлительно, вызвал у собравшихся горячий интерес.


Говорили на встрече о многом: о приятных моментах, которые уже произошли и еще наступят, не обошли и существующие проблемы.

Декан поздравил участников «Первокурсника-2008»,

Знайде нашіх!

ВОКАЛ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ

Пяты курсница исторического факультета ГГУ, солістка студенческага клуба Е. Чечило стала обладательницай гран-при I Международного конкурса вокалистов «Путевка к звездам», который прошел в Москве и собрал более 100 участников из России, Беларуси, Украіны.



Яркие и запоминающиеся выступления Евгении, талантливой исполнительницы классических и эстрадных вокальных произведений, участницы международных и дипломантки республиканских конкурсов, не раз украшали праздничные городские, университетские концерты и культурные мероприятия. Теперь песни в ее исполнении можно будет услышать на волнах радио «Эхо Москвы» – девушке поступило предложение о ротации ее музыкальных композиций на

этой популярной русской радиостанции.

На протяжении семи лет студентка занимается вокалом в народной студии эстрадной песни «Сонаре» при Гомельском центре культуры и спорта Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Вместе с тем одним из факторов собственного творческого успеха и личностного становления она считает свое многолетнее активное участие в концертных программах волонтерского общества «Друг детей». Фото В.ЧИСТИКА.

ВОПРОСЫ РЕШАТЬ СООБЩА

занявших второе место в общеуниверситетском конкурсе, и весь экономический факультет с таким хорошим результатом. Это свидетельствует о достойном уровне культурно-массовой работы на факультете. Владислав Александрович также отметил, что разница в 1 балл между первым и вторым местом в нынешнем году отнюдь не говорит о том, что экономисты сдают завоеванные четыре года назад позиции.

П.П. Сакович, в свою очередь, отметил достижения студентов факультета, активно занимающихся спортом. Особую благодарность он выразил девушкам-волейболисткам, которые победили в чемпионате университета.

Ну и, конечно же, Павел Павлович не мог не затронуть актуальную для многих студентов тему заселения и проживания в общежитии. Зам. декана сообщил, что факультету уже в этом году удалось вдвое увеличить количество предоставленных

мест, а в следующем – ситуация должна значительно улучшиться.

Животрепещущими оказались вопросы о недостаточной освещенности в аудиториях, неудовлетворительном состоянии учебного инвентаря, шел разговор и о расписании звонков, об организации питания студентов в вечернее время и др.

В следующем году наш факультет отметит свой 40-летний юбилей. В связи с этим В.А. Щепов попросил всех студентов проявить инициативу и на должном уровне подготовиться к этому знаменательному событию.

Абсолютное большинство тех, кто присутствовал на собрании, считают, что такое общение полезно. Оно позволяет решать возникающие проблемы значительно быстрее. Поэтому многие выразили желание, чтобы такие встречи организовывались гораздо чаще.

Ольга КРАПОТИНА, студентка гр. МЭ-41 экономфака.

Пачатак падрыхтоўкі спецыялісту-гісторыку ў нашым універсітэце адносіцца да цяжкіх часоў Вялікай Айчыннай вайны. 26 лістапада 1943 г. Гомель быў вызвалены войскамі Чырвонай Арміі ад нямецкай акупацыі, а 31 мая 1944 г. Савет Народных Камісаў БССР прыняў пастанову аб аднаўленні дзеянасці Гомельскага педагогічнага і Наставніцкага інстытута. У адпаведнасці з ёю заняткі ў інстытуце пачаліся ў 1944–1945 навучальным годзе. Тады ў нашым універсітэце ўпершыню з'явіліся студэнты-гісторыкі. У педагогічным інстытуце быў створаны гісторычны факультэт, а ў наставніцкім інстытуце гісторыку рыхталі на гісторыка-філалагічным аддзяленні. Для ажыццяўлення вучебнага працэсу ў інстытуце ў 1945–1946 навучальным годзе мелася ўжо дзея гісторычныя кафедры – гісторыі СССР і ўсеагульной гісторыі. Сярод першых выпускнікоў гісторычнага факультэта быў і знакаміты ў будучым вучоны, доктар гісторычных науک, акадэмік Іларыён Мяфодзьевіч Ігнаценка.

У сярэдзіне 50-х гадоў у жыцці гісторычнага факультэта пачынаўца істотныя перамены. Спачатку ён быў рэарганізаваны ў гісторыка-філалагічны, затым спыніўся набор студэнтаў-гісторыкі, а ў 1961 г. быў зроблены іх апошні выпуск. Так на некаторы час у нашым універсітэце перапрынілася падрыхтоўка студэнтаў-гісторыкі. Новы этап у гісторыі нашай навучальнай установы пачынаецца з 1969 г., калі Гомельскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя В.П. Чкалава быў рэарганізаваны ў Гомельскі дзяржуніверсітэт. Са стварэннем ГДУ аднаўляецца падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасці «гісторыя». Набор на яе ў 1969 г. склаў 50 чалавек. Але ў той час самастойны гісторычны факультэт не быў створаны, і падрыхтоўка гісторыкі вялася на гісторычным аддзяленні гісторыка-філал-

гічнага факультэта. Толькі ў 1972 г. была створана кафедра гісторыі СССР і ўсеальнае гісторыі. Яе загадчыкам шмат гадоў працуваў ветэран Вялікай Айчыннай вайны, кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Георгій Савіч Еўдакіменка.

У 1988 г. было прынята разрешенне аб стварэнні самастойнага гісторычнага факультэта. Яго першым дэканам стаў кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Міхаіл Іванавіч Старавойтав, намеснікам дэкана – кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Віктар Фёдаравіч Маслюкоў. На момант стварэння факультэта на ім функцыянуала дзве кафедры: гісторыі СССР і БССР, якую ўзначальваў кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Анатолій Аляксееўіч Рубан, і кафедра ўсеагульной гісторыі, загадчыкам якой з'яўляўся тады кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Рыгор Рыгоравіч Лазько. З атрыманнем Беларуссю статута незалежнай дзяржавы істотна ўзрасла важнасць вывучэння айчыннай гісторыі. Гэта абудзіла неабходнасць стварэння самастойнай кафедры гісторыі Беларусі, якая і была арганізавана ў 1992 г. На чале яе стаў прафесар, доктар гісторычных наукаў Эдуард Міхайлавіч Энцін. Важнай падзеяй для факультэта стала адкрыццё на ім у 1991 г. юрыдычнага аддзялення. Ва ўніверсітэце пачалася падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасці «правазнаўства», і ў 1992 г. ён быў перайменаваны ў гісторыка-юрыдычны факультэт. Юрыдычнае аддзяленне паспяхова развівалася, і ў 1998 г. на яго базе быў утвораны самастойны факультэт, а гісторыка-юрыдычны факультэт зноў стаў гісторычным.

Да свайго дваццатігоддзя гісторычны факультэт прыйшоў як дынамічна развіваючаяся структура ўніверсітэта, якая мае вялікі патэнцыял для правядзення вучэбна-метадычнай, навуковай і выхаваўчай работы. На сённяшні дзень на факультэце працују чатыры кафедры: гісторыі Беларусі (загад-

чык – к. г. н., дацэнт Аксана Рыгораўна Яшчанка), гісторыі славян і спецыяльных гісторычных дысцыплін (загадчык – к. г. н., дацэнт Генадзь Аляксандравіч Аляксейчанка), ўсеагульной гісторыі (загадчык – д.г.н., прафесар Рыгор Рыгоравіч Лазько).

У 1988 г. было прынята разрешенне аб стварэнні самастойнага гісторычнага факультэта. Яго першым дэканам стаў кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Міхаіл Іванавіч Старавойтав, намеснікам дэкана – кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Віктар Фёдаравіч Маслюкоў. На момант стварэння факультэта на ім функцыянуала дзве кафедры: гісторыі СССР і БССР, якую ўзначальваў кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Анатолій Аляксееўіч Рубан, і кафедра ўсеагульной гісторыі, загадчыкам якой з'яўляўся тады кандыдат гісторычных наукаў, дацэнт Рыгор Рыгоравіч Лазько. З атрыманнем Беларуссю статута незалежнай дзяржавы істотна ўзрасла важнасць вывучэння айчыннай гісторыі. Гэта абудзіла неабходнасць стварэння самастойнай кафедры гісторыі Беларусі, якая і была арганізавана ў 1992 г. На чале яе стаў прафесар, доктар гісторычных наукаў Эдуард Міхайлавіч Энцін. Важнай падзеяй для факультэта стала адкрыццё на ім у 1991 г. юрыдычнага аддзялення. Ва ўніверсітэце пачалася падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасці «правазнаўства», і ў 1992 г. ён быў перайменаваны ў гісторыка-юрыдычны факультэт. Юрыдычнае аддзяленне паспехова развівалася, і ў 1998 г. на яго базе быў утвораны самастойны факультэт, а гісторыка-юрыдычны факультэт зноў стаў гісторычным.

На здымку: на пасяджэнні Савеце факультэта.

падрыхтавана больш за трэх тысячама спецыялістамі. Яны паспяхова працују перш за ўсё ў сістэме адукцыі. Школы, ліцэі, гімназіі, іншыя сярэдняе і сярэдне-спецыяльныя навучальныя ўстановы Гомеля і вобласці ў камплектаваны выкладчыкамі гісторыі – пераважна выпускнікамі нашага факультэта. Яны таксама паспехова працују на кафедрах сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ВНУ Гомельшчыны. Шмат выпускнікоў нашага факультэта знаходзяцца прымянянненне сваім прафесійным здольнасцям і ўмінням, працују ў музеях і архівах горада і вобласці. Многія з наших выпускні-

коў працују ў органах дзяржавнага кіравання. Сярод іх – намеснік начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення адукацыі Лідзія Іванаўна Кацегава, начальнік Гомельскага гарадскога аддзела адукацыі Анатоль Аляксееўіч Шэвель і шмат іншых.

толькі адываеца рэканструкцыя мінлага, але ў гістарычным вопыце шукаюцца адказы на злабадзенныя пытанні сучаснага грамадскага развіція. Мы маєм падставы гаварыць пра фарміраванне на кафедры ўсеагульной гісторыі школы пала-

ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ I

і філасофії (загадчык – доктар філасофскіх наукаў, прафесар Уладзімір Мікалаевіч Калмыкоў). Апошняя з іх увайшла ў склад факультэта ў 2004 г. Факультэт цяпер рыхтуе спецыялісту па дзвюх спецыяльнасцях: «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» і «Гісторыя. Англійская мова». За час існавання самастойнага гісторычнага факультэта на ім

Новым этапам у падрыхтоўцы спецыялісту высокай кваліфікацыі стала адкрыццё на факультэце магістратуры ў 2005 г. У ёй рыхтуюцца высокакваліфікованыя спецыялісты не толькі для нашага факультэта, але і для іншых ВНУ Гомельшчыны.

Актыўная вучэбна-метадычная работа выкладчыкаў факультэта заходзіць адлюстраванне ў шматлікіх публікацыях. У гэтай сувязі неабходна ў першую чаргу адзначыць двух прафесараў нашага факультэта: Р.Р. Лазько і У.М. Калмыкова. Рыгор Рыгоравіч – аўтар першай

ністыкі на чале з прафесарам Р.Р. Лазько. Навуковая даследаванні выкладчыкаў кафедры атрымалі шырокое прызнанне не толькі ў Беларусі, але і ў Польшчы, Расіі, абычай сведчыць шэраг іх публікаций у гэтых краінах. На кафедры гісторыі Беларусі на сённяшні дзень вызначыліся два асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў. Першы з іх прадстаўлены групай выкладчыкаў у складзе дацэнтаў М.І. Старавойтава, В.П. Пічукова, А.І. Зелянковай, якія займаюцца праблемамі этна-культурнага жыцця Гомельшчыны і суседніх тэрыторый Расіі і Украіны ў савецкі час. Вынікі іх даследаванняў знайшли адлюстраванне ўжо ў трах магнографіях. Другі напрамак даследаванняў гэтай кафедры звязаны з навуковыя работай дацэнта А.Р. Яшчанка, якая актыўна вывучае гарадскую этнаграфію ўсходнеславянскіх народоў. На кафедры гісторыі славян і спецыяльных гісторычных дысцыплін найбольш актыўна развіваюцца археалагічныя даследаванні гісторыі ўсходніх славян ранняга жалезнага веку і часу Кіеўскай Русі пад кіраўніцтвам дацэнта А.А. Макушніка. На кафедры філасофії прафесар У.М. Калмыкоў узначальвае распрацоўку навуковай тэматыкі, у рамках якой даследуецца роля ідэалогіі ў развіціі грамадства.

На факультэце праводзяцца навуковыя канферэнцыі (за апошнія пяць гадоў іх адбылося восем). Яны мелі высокі міжнародны ўзровень, і ў іх работе актыўны ўдзел прымалі навуковыя не толькі з вядучых навуковых цэнтраў Беларусі, але і



На здымку: на пасяджэнні Савеце факультэта.

шага ў Беларусі вучэбнага дапаможніка па гісторыі навейшага часу для студэнтаў ВНУ. Акрамя таго ён стаў ля вытоку стварэння беларускіх школьніх падручнікаў па ўсеагульной гісторыі, уваходзіць у склад аўтарскіх калектываў некалькіх такіх падручнікаў.

Уладзімір Мікалаевіч – аўтар вучэбнага дапаможніка па філасофії, які ўжо некалькі разоў пе-равыдаваўся, і па якім вывучаюць філасофію студэнты ва ўсіх ВНУ Беларусі.

Важнейшая складовая частка дзеянасці факультэта – навуковая работа. На наших кафедрах літаральна з момантам іх з'яўлення ў структуры факультэта вызначыліся напрамкі навуковых даследаванняў, у рамках якіх не

МІСІЯ БЫЦЬ ЧАЛАВЕКАМ

На гісторычным факультэце ёсьць магчымасці не толькі для пленнай вучобы, але і для самаразвіцця асобы студэнта.

Хачу распавесці пра валанцёрскую суполку «Сябар дзяцей», што вось ужо колькі год дзейнічае на гістфаку (на чале яе рады стаіць студэнт 5 курса Максім Віталь). А дакладней кажучы, не толькі на факультэцкім узроўні, але і на ўніверсітэцкім. Аднак ядро аўяндання складаюць менавіта гісторыкі. Асноўны напрамак яго дзеянасці – дапамога дзецям-інвалідам, сіротам, дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, хлопчыкам і дзяўчынкам з апякунскіх, шматдзетных, малазабяспечаных сем'яў, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны і працы, састарэлым, адзінкам, хворым людзям. Студэнты наведваюць дамы-інтэрнаты для дзяцей-інвалідаў у Журавічах, для ветэранаў ВАВ, працы і інвалідаў у Васільеўцы, бальніцу сястрынскага дагляду ў вёсцы Старыя Дзялятавічы, Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека ў Гомелі. Члены суполкі прымаюць удзел у рэалізацыі праектаў «Мы служым дзецям», «Каб жыццё было ў радасць».

У склад таварыства ўваходзяць студэнты 1–5 курсаў. Асаблівую ролю ў яго станаўленні і развіціі адыгрываюць пяцікурснікі А. Шчэтнікава, А. Запольскі, Н. Каваленка, В. Васільева, Н. Брычыкава, Я. Здановіч, А. Паварыч, Б. Хімакоў, Я. Чачыла, Л. Чабаткова. Ад гэтых юнаўкі і дзяўчынкам з добрым сэрцем эстафету паспяхова пераймаюць студэнты малодшых курсаў: А. Колудзэва, А. Маркевіч, А. Варэнікава, В. Вострыкава, П. Тарасаў, Р. Іваноў, В. Баўкала, Г. Чырыч, Н. Асмалоўская. Паспелі праявіць сябе ў валанцёрскім руху і цяперашні першакурснікі, асабліва група ГА-13.

Суполка мае шмат сваіх прыхільнікаў не толькі на факультэце, але і ва ўсім універсітэце – сярод студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў, людзей, неабыкавых да свайго бліжняга, якія імкніцца ўнесці свой пасільны ўклад у гэтую высакародную справу.

С. ВЕРАМЕЕЎ,
старшыня прафбюро факультэта,
студэнт гр. Г-51.

Слово – выпускнице

ІСТОРИЯ УСТРЕМЛЕНА В БУДУЩЕЕ

Время учебы в ГГУ с 1972 по 1977 годы на тогдашнем историко-филологическом факультете всегда вспоминается мне с очень добрым и светлым чувством. Благодарна всем людям – и преподавателям, и студентам, которые тогда были рядом со мной. Со многими из них я дружна до сих пор. И просто радуюсь, когда жизнь сводит меня с кем-то из того удивительного времени. Более того, меня окрыляет, вносит душевые нотки в палитру жизни даже случайная встреча с кем-то или упоминание кого-то из моего студенческого далёка в печати, на радио, по телевидению. Что и говорить, мы были молоды – и уже поэтому были счастливы.

И было очень многое в атмосфере тех невозвратимых лет, что определило мою дальнейшую судьбу, мои жизненные приоритеты, мое мироощущение.

Меня и моих однокурсников в большинстве наших преподавателей покоряли увлечённость историей, красивая одержимость и безусловная уверенность в том, что дело их жизни – одно из самых значимых на земле. Мы видели и воспринимали как пример людей эрудированных и интеллигентных.

Какие среди них были яркие личности! И.Ф. Мужев, А.А. Бенедиктов, И.Б. Курдявицкий, Г.С. Евдокименко, Н.Л. Третьякова, удивительная пара Гараниных – Льва Николаевича и Тамары Петровны, В.С. Сидоров, А.П. Мещерский, И.П. Безручко, А.А. Титова, М.В. Гусева и многие другие.

В мо

з РАСІІ, Польшчы, Украіны. Па-
шыраюцца нашы міжнародныя
сувязі. У гісторычнага факультэ-
та развіваецца плённае творчае
супрацоўніцтва з адпаведнымі
факультэтамі Бранскага, Чарні-
гаўскага, Вінніцкага, Беластоцка-
га, Торуньскага ўніверсітэтаў.

РАЗВІЦЦЯ

Гаворачы пра правядзенне кан-
ферэнцый на гісторычнаму
факультэце, варта адзначыць, што
шэраг з іх арганізуецца ў чесным
узаемадзеянні з Гомельскім аб-
ласным выкананым камітэтам і
Гомельскім абласным саветам і
мае не толькі навуковае, але і
важнае грамадска-палітычнае
значэнне. Так, пры арганізацый-
най і фінансавай падтрымцы Го-
мельскага аблыванкама пра-
ведзены шэраг канферэнцый,
прысвечаных гісторыі Гомельш-
чыны ў час Вялікай Айчынной
войны, выдадзены трох зборнікі
іх матэрыялаў.

Да навуковай работы на фа-
культэце актыўна далаўчоўца
студэнты. У гэтай сувязі неаб-
ходна нагадаць студэнцкую на-
вуковую суполку «Таварыства
аматарад гісторыі і археалогіі»
(ТАМГА), якая працуе пад кірау-
ніцтвам дацэнта А.А. Макушні-
ка. У 2007 г. яе дзеянасць была
адзначана грантам Спэцыяльна-
га фонду Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь па сацыяльнай пад-
трымцы адораных навучэнцаў і
студэнтаў. З гэтага навучальна-
га года актыўную краязнаўчу
дзеянасць разгарнула студэнц-
кая вучыбна-асветніцкая суполка
«Ваколіца» пад кірауніцтвам да-
цэнта В.П. Пічукова. Яна пра-
вляла некалькі вельмі цікавых ме-
рапрыемстваў, прысвечаных
гісторыі беларускага касцюма,
нацыянальнай кухні. Ва ўнівер-
сітэце, у вобласці добра вядома
дзеянасць валанцёрскага тава-
рыства «Сябар дзяцей» пад
кірауніцтвам дацэнта Тамары
Пятроўны Гаранінай. Яно ужо
шмат гадоў аказвае вялікую дабра-
чинную дапамогу дзесяцям-сіротам,
саставэральным, інвалідам.

М. МЯЗГА,
дэкан гісторычнага факультэта.

Для факультэта 20-гадовы
ўзрост – гэта яшчэ перыяд ста-
наўлення. За гэты час створаны
ўмовы для фарміравання
моцных навуковых школ, росту
кадравага патэнцыялу за кошт
абароны дысертацый талена-
вайтай моладзі. Наша задача –
захоўваць высокі ўзровень арганізації і правядзення вучэб-
нага працэсу, каб выпускнікі
факультэта фарміраваліся як
спецыялісты высокага ўзроўню
і па-ранейшаму быті запатрабо-
ваны ў разнастайных установах
адукацыі, навукі, культуры.

М. МЯЗГА,
дэкан гісторычнага факультэта.

У ЛЕПШЫХ ТРАДЫЦЫЯХ ТАМГА

Студэнты гістфака, якія задзейнічаны ў археалагічных даследаваннях,
што вядуцца на Гомельшчыне Таварыствам аматараў гісторыі і археа-
логіі, жывуць не па прынцыпу «ад сесіі да сесіі», а ў чаканні чарговага
навуковага паходу. Летам у межах валанцёрскай археалагічнай экспеды-
ціі яны пад кірауніцтвам к.г.н., дацэнта А.А. Макушніка і ст. выклад-
чыка кафедры гісторыі Беларусь В.І. Сычова працавалі на раскопках кур-
гана Маглыніка калія в. Мохай Лоеўскага раёна. Тут нястомныя дас-
ледчыкі ўжо не першы год атрымліваюць вялікі навуковы і жыццёвы вое-
лы, знаходзяць сапраўдных сябров і проста адпачываюць.

Уражаннямі ад цікавага палявога жыцця яны падзяліліся з першакур-
снікамі факультэта ў час мультымедыя-працэзантациі свайго таварыства.
З вуснау навуковага кірауніка ТАМГА Алега Анатольевіча Макушніка.

яго старшыні Вадзіма Лосія, саміх тамоўчыа будучыя гісторыкі даведа-
ліся і аб насычанай дзеянасці студэнцкага аўтаданнання.

У экспедыцыі ўдзельнічалі студэнты-гісторыкі, у тым ліку завочнікі, доб-
раахвотнікі з іншых факультэтаў і нават з іншых вну, гомельскія школьнікі і настаўнікі. За трох тыдні яны даследавалі два кургана. А сярод самых
значных даследаваній шукальнікі апынуліся баявыя сякеры, якімі карыс-
таліся ў свой час дружыннікі, рэшткі посуду і іншыя «трафеі».

За час існавання экспедыцыі набыла і уласныя культурныя традыцыі.
Адна з іх – правядзенне жартоўнага вяселля. Ды і паўсядзённае жыццё ў
лагеры археолагаў-аматарада будзеца па пэўных законах, і кожны з
жыхароў гэтага студэнцкага паселішча мае свае абавязкі. А многія зна-
ходзяць ся, каб дапамагчы саставэральным вяскойцам у вырашэнні іх по-
бытовых праблем.

Гэтыя і іншыя добрыя праявы валанцёрства з боку студэнтаў ГДУ не
засталіся па-за ўвагай мясцовай улады, і на мяці рагтара А.У. Рагачова
прышлі падзялчныя лісты за подпісамі старшыні Лоеўскага райвыканкана-
ма С.А. Мятліцкага і скратара раённага камітэта БРСМ В. Казлоўскага.
У іх адзначаны вялікі ўнёсак кірауніку археалагічнай экспедыцыі і акты-
вісту ТАМГА, у тым ліку студэнтаў Д. Юшчанкі, А. Жарава, Я. Дзюбкі-
на, В. Лосія, Д. Ліндзянкова, М. Буцькауца ў справу выхавання «цяжкіх»
падлёткай з летнія эколага-археалагічнага лагера, які размяшчаецца пля-
віскі Мохай, а таксама выказана падзяка за аказанне добраахвотнай
дапамогі мясцовым жыхарам.

А што датычыцца ліквідацыі «белых плямай» у гісторыі старадаўняга
Гомія, такая работа актыўна вядзеца навуковым студэнцкім аўтаданнан-
нем сумесна з Беларускім добраахвотным таварыствам аховы помнікаў
гісторыі і культуры.

В КРУГЕ ДОБРЫХ ДЛЯ

В созидательных делаў первіч-
ной организаціі БРСМ ГДУ актыўно
участвуюць і студэнты-історики.

Работа во время летніх каникул
в составе строительных и педагоги-
ческих отрядов, применение своих
сил, энергіі, ініцыятывы в различ-
ных общественна значимых и благо-
творительных акциях, в благоуст-
ройстве роднага горада, проявленіе
інтелектуальных, творческих спо-
собностей в активно действуючым
у универсітэце «Дебат-клубе», в іграх
«Что? Где? Когд?», в традици-
онных конкурсах «А ну-ка, первокур-

снік!», «Містер университета»,
«Днях факультета», приобщение
юношы і девушки к спорту – дале-
ко не полны перечень полезных і
интересных дел, которыми заняты
наши студэнты. А самые активныя
и талантливые члены БРСМ поощ-
рояются на уровне факультета і
універсітета. Среди них – Е. Чечи-
ло, К. Пушкова, А. Нестерович,
Е. Піменов, А. Меркуль, А. Ушаков,
В. Туйманов, Я. Кенжев, П. Демід-
чик, А. Міткевіч, Ю. Зізетка,
Д. Рівоненка, А. Новікова і др.

А. МИРОШНИКОВА,
секретар первічной
организаціі БРСМ факультета.

Содружество

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

или как гомельские студенты ездили в Брянск

ОФІЦІАЛЬНО

Что? Международный славянский форум студенческой молодежи «Нам этот мир завещано сберечь».

Где? Город Брянск, Россия (принимающая сторона – Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского – БГУ).

Когда? 28 – 30 октября 2008 года.

Кто? Студенческая молодежь стран содружества: Беларусь (Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова), Украина (Черниговский государственный университет им. Т. Шевченко, Нежинский государственный университет им. Н. В. Гоголя), Россия (ведущие вузы Брянской области).

Зачем? Поиск путей сотрудничества в области развития молодежных инициатив, в научно-исследовательской деятельности, способы интеграции славянских народов.

Как? Формы проведения форума: круглый стол «Инициативы молодежи в развитии интеграционных процессов стран содружества: России, Украины, Республики Беларусь». VI Международный студенческий Интернет-фестиваль «Поколение.ru в Брянске».

Основная тема – перспективы сотрудничества студентов славянских государств: социально-экономические проблемы и возможности их решения. В центре внимания участников форума были и вопросы государственной молодежной политики Республики Беларусь, России и Украины, тенденции развития студенческого самоуправления, развитие социальной активности молодежи, ее гражданского самосознания, интеграционные процессы в научно-исследовательской деятельности, роль студенчества Беларуси, Украины и России в развитии диалога национальных культур.

ластей вышеназванных государств и предложила совместно разрешать эти проблемы. Команда «People on-line» обратила внимание на такую волнующую проблему, как трудоустройство молодых специалистов.

Темы проектов показали, что студенчество не только хорошо знакомо со своими проблемами и проблемами своих государств, но и знает, как их разрешить. Остается надеяться, что предложенные проекты будут реализованы.

После окончания фестиваля нас ожидала еще одна не менее интересная встреча с губернатором Брянской области Н.В. Дениным. Студенты буквально засыпали его своими вопросами. Много теплых слов Николай Васильевич сказал в адрес Гомеля, отметив его благоустройство и чистоту.

После этой встречи нас ждал актовый зал БГУ, где началось торжественное закрытие форума. В концертной программе принимали участие представители всех делегаций. От нашей выступили Геннадий Сушко, с романтично-страстной песней о любви, и Юлия Яночкина, с веселой и жизнерадостной композицией. Настроение было радостно-грустное. Радостное от прекрасных впечатлений, интересных знакомств, проделанной работы, а грустное от того, что закончился форум, настала пора прощаться и уезжать. Последние совместные фотографии на память, обмен номерами телефонов, приглашения в гости, обещания в скором времени навестить друг друга...

ІТОГИ, ОЦЕНКА, ВЫВОДЫ

Форум показал, что студенчество – один из мощнейших потенциалов. Занимая активную жизненную позицию, оно не просто готово, а жаждет принимать непосредственное участие в развитии своей страны, в возрождении и укреплении славянского единства. Оно не боится ставить максимальные, даже «заоблачные» цели и уверенно шагает к ним. И мы в силах вместе сделать наши государства сильными и процветающими, стоит только захотеть и объединить усилия.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Напоследок было интересно узнать мнение брянских, черниговских и нежинских студентов о своих «коллегах» из Беларуси. Впечатления о нас, как и ожидалось, только хорошие. Мы, по мнению наших новых друзей, коммуникабельны, открыты, эрудированы, общительны, контактны, дружны, активны, позитивны и образованы. Так держать!

Екатерина КАЗАКОВА,
студентка 2 курса филологиче-
ского факультета,
участница форума.



